

Запрашаем наведаць 13 лістапада 2021 г. Дзень здароўя

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Спартыўныя спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы	9.00 - 9.45	Стадыён/Спартыўная зала	Насытка С.У.
Віктарына "Мазаіка здароўя"	9.55 - 10.40	Кабінет №2	Новік Т.А.
Конкурс малюнкаў і плакатаў "Мы любім спорт"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Работа па праекту "Палескія рабінзоны"		Кабінет №5	Фядотава А.А.
Пазнавальная праграма "Падарожжа па краіне вітамінаў"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Кароза Т.У.
5 - 8 класы			
Спартыўныя спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы	9.00 - 9.45	Стадыён/Спартыўная зала	Насытка С.У.
Прагляд і абмеркаванне відэаролікаў "Юныя спартсмены. Такаленне.by"	9.55 - 10.40	Кабінет №9	Насытка С.У.
Конкурс малюнкаў і плакатаў "Мы любім спорт"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Віктарына "Пра здароўе"	11.45 - 12.30	Кабінет №15	Кніга А.У.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.40	***	***